



ВЫДАННЕ АСВЕТНІКАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

# НАСТАЎНІЦКАЯ ГАЗЕТА

2 красавіка 2019 года

## Аграрнае майстэрства

**Традыцыйна з прыходам вясны і пачаткам сельскагаспадарчых работ у Беларускім дзяржаўным аграрным тэхнічным універсітэце праводзіцца Рэспубліканскі конкурс "Аграмайстэрства" сярод навучэнцаў установы сярэдняй спецыяльнай адукцыі, якія вучачца па спецыяльнасцях сельскай гаспадаркі. Як любое спаборніцтва прафесійнага майстэрства, гэты конкурс скіраваны на ўдасканаленне падрыхтоўкі будучых спецыялістаў аграрнага сектара эканомікі, на ўмацаванне тэарэтычных ведаў і практичных навыкаў, на павышэнне матываваны навучэнскай моладзі да навучання і ўзніцця прэстыжу сельскагаспадарчых спецыяльнасцей сярод маладых людзей.**

**К**онкурс праходзіў сярод навучэнцаў па спецыяльнасці "Энергетычнае забеспечэнне сельскагаспадарчай вытворчасці" і сабраў 7 каманд.

Адна з іх была сформирована з выхаванцаў Мар'інагорскага дзяржаўнага ордена "Знак Пашаны" аграрна-тэхнічнага каледжа імя У.Е.Лабанка. У склад каманды ўвайшлі навучэнцы 4 курса з адной вучэбнай групы Андрэй Буткевіч, Мікіта Ладуцька, Дзмітрый Баешка. Кіраўніком каманды была выбрана выкладчыца каледжа выпускніца гэтай установы і БДАТУ А.У.Сірош. У тэарэтычнай падрыхтоўцы канкурсантаў удзельнічала выкладчыкі электратэхнічных прадметаў З.А.Абакунчык, А.А.Кашчэева. Практичная час-

тка падрыхтоўкі праходзіла пад кіраўніцтвам У.К.Фіневіча.

Загадчык аддзялення "Энергетычнае забеспечэнне сельскагаспадарчай вытворчасці" каледжа Д.В.Лянок паведаміў, што ў конкурсах такога кшталту навучальная установа ўдзельнічае ўжо шмат гадоў і мае пэўныя мэты: перш-наперш, каб падрыхтоўка кадраў адпавядала запатрабаванням заказчыкаў кадраў, быць у цэнтры інавацый у сельскагаспадарчай галіне, знаходзіць новыя шляхі ўзаемадзяйнення з універсітэтам.

За доўгі час супрацоўніцтва паміж установамі ўсталяваліся дзелявия і сяброўскія адносіны. Выпускнік каледжа паступаючы вучыцца ва ўніверсітэт па паскоранай праграме. Многія педагогі, якія цяпер пра-

цуюць у каледжы, таксама заканчвалі гэтую УВА. Такі шлях прайшоў і Дзмітрый Валянцінавіч, які пасля заканчэння каледжа вучыўся ў гэтым універсітэце і зноў вярнуўся у каледж ужо ў якасці выкладчыка.

Адбор канкурсантаў на рэспубліканскі конкурс спачатку праходзіў у самім каледжы, а потым лепшыя з лепшых сталі ўдзельнікамі спаборніцтва ва ўніверсітэце. На тэарэтычным туры канкурсантам трэба было паказаць свае веды па прадметах "Тэарэтычныя асновы электратэхнікі", "Электрычныя машыны". У час практичнай часткі конкурсу ўдзельнікі спаборніцтва павінны былі скласці электрычную схему, зрабіць адпаведны разлік і выбар апаратуры складзенай схемы. Згодна з крытычымі ацэнкі заданняў конкурсу, кампетэнтнае журы вызначыла пераможцаў. Каманда каледжа заявяvalа дыплом II ступені, а ў асаўбістым заліку Мікіта Ладуцька заняў 3-е месца.

У гэтыя ж дні на базе Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі ў Горках у рамках Рэспубліканскага конкурсу "Агромайстэрства" ў намінацыі "Кіраванне ў аграрпрамысловым комплексе" выступала каманда Смілавіцкага дзяржаўнага аграрнага каледжа. Па выніках спаборніцтва навучэнцы каледжа атрымалі дыплом II ступені, а ў асаўбістым заліку 1-е месца заявяваў Руслан Вішняк.

Ала КЛЮЙКО,  
kliuko@ng-press.by